

ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ М.Р. ПЛОТКІНА

Буйны савецкі эканам-географ, падарожнік, даследчык Поўначы, прафесар Майсей Рувімавіч Плоткін нарадзіўся 20 траўня 1914 г. у г. Бабруйск. Пасля скасчэння мясцовай сямігодкі (1929), ён працаваў на Бабруйскім лесакамінаце ў якасці чорнарабочага, рабочага, інструктара ФЗВ, шафёра. Пад час працы на камбінаце, М.Р. Плоткін зрабіў два вынаходніцтвы ў галіне фанернай прамысловасці (1933). У 1930-х гг. М.Р. Плоткін працаваў інструктарам тэхнапрапаганды, супрацоўнікам НДІ харчпрама БССР. У 1936 г. Майсей Рувімавіч паступіў вучыцца на геафак МДП імя А. Горкага. На факультэце М.Р. Плоткін арганізаваў студэнцкі навукова-даследны гурток па праблемах геаграфіі насельніцтва і на працягу 3-х год кіраваў яго працай.

У 1940 – 1944 гг. М.Р. Плоткін вучыўся ў аспірантуры пры кафедры эканамічнай геаграфіі Маскоўскага педінстытута, прымаў удзел у абароне Масквы. Вучобу Майсей Рувімавіч сумяшчаў з педпрацай настаўніка геаграфіі. У 1943 – 1947 гг. працаваў с.н.с. Маскоўскага філіала Арктычнага НДІ Галоўнага Паўночнага Марскога шляху, удзельнічаў у трох навуковых экспедыцыях на Поўнач, напісаў (пад кіраўніцтвам праф. Р. Кабо) кандыдацкую дысертацыю («Геаграфія насельніцтва і населення месцы Таймырскай нацыянальнай акругі»). Кандыдат геаграфічных навук (1945) М. Плоткін у АНДІ займаўся комплексным вывучэннем асобных рэгіёнаў Поўначы і перспектывамі развіцця іх народнай гаспадаркі; быў членам Вучонага савета інстытута.

У 1947 – 1950 гг. М.Р. Плоткін працаваў на Беларусі: загадчык кафедры геаграфіі Пінскага настаўніцкага інстытута (1947 – 1949), эканамічнай геаграфіі Магілёўскага педінстытута (1949 – 1950). У 1950 г. М.Р. Плоткін адкліканы ў Мінск, а затым накіраваны на працу ў Алма-Ату. У 1960 – 1980-х гг. Майсей Рувімавіч працаваў дацэнтам, прафесарам на кафедры эканамічнай геаграфіі Маскоўскага педінстытута. М.Р. Плоткіна належыць аўтарства больш за 100 навуковых прац і артыкулаў, у т.л. некалькі манаграфій, вострадэфіцытных падручнікаў для вун: «Асновы індустрыяльнай вытворчасці», «Асновы прамысловай вытворчасці».

І.М. Шаруха